

Усебеларуская нарада па ўраджайнасці

Прамова тав. ЛЯХА А. І.

(СТАРШЫНЯ КАЛГАСА ІМЯ КАЛІНІНА, ГРЭСНАГА РАЕНА)

Таварышы! Давольне перадаць ад імя нашай дэлегацыі на гэтай нарадзе і ўсіх калгаснікаў Грэснага раёна талкае большае прывітанне таварышам старшым нашай нарады таварышу Сталіну (апладысменты), нашым ордэнаносцам тт Гінало і Галадзе, тав. Чарвякову (Апладысменты).

Таварышы, я вельмі задаволены тым, што заслужылі права быць на гэтай нарадзе і атрымаць магчымасць паглядзець на вопытных у нас вопытцаў.

Нам калгас знаходзіцца па суходолу з палескім раёнам. На шты зямлі знаходзіцца ў лясках, забалочаных. Белалпольская агульня 1919—20 гадоў пакінула нам у спадчыну спаленую вёску, голых, галодных і бяздомных людзей. Гэтая рана калгасу прыходзіць залечваць яшчэ і сёння. Але не гледзячы на гэе трушчавіцы, мы ў нашым калгасе дабіліся высокай ураджайнасці. Да арганізацыі калгаса адасобілі нашай вёска атрымліваў ураджай з гектара ад 3 да 6 цэнтнераў зерных культур. У 1933 годзе мы моцна ўзніклі за павышэнне ўраджайнасці нашых калгасных палёў.

У 1936 годзе павысілі ўраджайнасць зерных да 9 цэнтнераў. У 1934 г. сярэдня ўраджайнасць зерных у нас была ўжо 12 цэнтнераў, а на асобных участках — 15 цэнтнераў з гектара. 1935 год прынес нам поспех перамогі. Як і ўсе калгасцы, мы ўзброіліся сталінскім калгасным статутам. Сталінскі статут калгасніка дэталова прапанавалі і вывучылі, вывучылі ўважліва, даныя таварышам Сталінам. Кожны наш калгаснік зразумеў, што сталінскі статут — гэта аснова асаю ў справе дасягнення калгаснага вышэйшага жыцця.

У рэзультаты ампліфікацыі сталінскага статута мы атрымалі ў 1935 годзе сярэдня ўраджайнасць 22 цэнтнера з гектара, а ўсё — 20, азіяга жытэ — 13, пшаніцы — 11, бульбы — 138, валакна — 3,3 цэнтнера. На асобных участках мы атрымалі з гектара жытэ 30 цт., а ўсё 23 цт., бульбы 230 цт. (Апладысменты). У нас кармовых карышчавых у нас узяты гектары 450 цт. з гектара. Мы не дачкалі Марыю Дземчэнка толькі на 50 цэнтнераў. Гэты ўраджай быў бы значна вышэй, але 40 проц. нашай плошчы было пабіта градам. Мы лічым, што і атрыманы ўраджай яшчэ не высокі і што мы мала зрабілі для ўзвышэння ўраджайнасці. Калі-б мы зрабілі больш, то атрымалі-б не 22 цэнтнера жытэ, а 30, не 20 цэнтнераў аўса, а 28.

Голас: Колькі атрымалі на прападень?
Лях: Нельга хваліцца, што мы атрымалі многа: зерных атрымалі два кілаграмы на прападень, бульбы 12, агародных 2 кілаграмы і грашчына 40 зап.

Прамова т. ВІНАКУРАВАЙ Н.Я.

(КАЛГАСНІЦА КАЛГАСА ІМЯ XVII ПАРТ'ЭЗДА, КІРАУСНАГА РАЕНА)



Таварышы! Намы калгаснікі дачучылі мне перадаць калгаснае прывітанне таварышу Сталіну. (Доўгія апладысменты).

Я вітаю таварыша Сталіна, шчыра ад усяго чыстага сэрца. Да калгаса я жыла бязна 3 14 год працавала ў наймах у кулакоў, працавала за 50—70 кап у дзень. У мяне не было кавалка хлеба. Будучы дачучынай, я насіла пяць год адну пару башмак і адну сукенку, і пайшла замуж за беднака ў адной паркалавай прастай оуценцы.

У 1927 годзе я ўступіла ў калгас. Зараз я ў калгасе выправавала 280 прападеняў. Я ўжо аможная, маю добрую хату, якую пабудавала, будучы ў калгасе; маю добрую карову, якая дае 15 літраў малака ў дзень; маю адоўру цялят, трох свіней; маю плашні, маю тры палыткі, вадзіны, бачнікі і лодкі. Я ад усяго сэрца дачкую таварышу Сталіну за зяб-

прамовы таварыша Сталіна, наш калгас узяў на себе абавязальнасць у 1936 годзе атрымаць ураджай ячменю не менш 30 цэнтнераў з гектара, а ўсё — 28, азіяных — 15, бульбы — 250, льнозлака — 4, льносемя — 7—8 і гародніны — 500 цэнтнераў. Мы таксама абавязаліся ў гэтым годзе закласці паказальныя ўчасткі, на якіх дабіцца ўраджая па ячменю не менш 35 цэнтнераў аўса — 30 бульбы



— 300, гародніны — 600 і на шыну — 6 цэнтнераў. Завядаў паказальных участкаў думаем практыкаваць з тым, каб на аснове вопытцаў, атрыманага на гэтых участках, зручыць справу барачыбы за ўраджай дачучы наперал.

Перш за ўсё, мы пачалі і поўнашчо вывеем на поле гною ад аграмалянага стада; у дачуча да гэтага абярэм ад жытэ, акая знаходзіцца ў асабістым жармотанні калгаснікаў, прыкладна 500 тон гною. Апрача гэтага, мы ў гэтым годзе ўпершыню атрымліваем 50 тон мінеральных угнаенняў. На 20 студзеня мы ўжо зваелі 35 тон.

Голас: Колькі ў сярэднім атрымлівае сям'я калгасніка?
Лях: Сям'я калгасніка ў сярэднім атрымлівае зерных 100—150 пудоў, бульбы — 4—5 тон.
Голас: Як вы падрыхтоўваецеся да вясны?
Лях: Інвентар увесь адрамантаваны. Транспарт таксама адрамантаваны і пастанавілі ў памяшканне. Пятая сіла ў нас на сёння ў добрым стане. Насеяне ачышчана, правярана і мае 98 проц. ужо ўжываюцца. Чацкі насення абмочана на гатування. У гэтым годзе мы абмочылі 6 тон свайго аўса на маскоўскі. Мы імем вышэйшы ячмень для насеву ўсёй плшчы.

У гэтым годзе мы пабудавалі вялікую капношні для 64 копей. Таксама пабудавалі новую раскошную лаву. Мы ўгнойваем палкам амаль усю плошчу, але гною даем недастаткова — замест нормы 40 тон на кожны гектар уносім толькі 20—25 тон.

Я вылікаю на асобналіччывае саборніцтва ад імя дэлегацыі Грэснага раёна Старобінскага раён.

Няхай жыццё наш вясні і мудры правалды таварыш Сталін (апладысменты), які даў нам аможнае калгаснае жыццё!
Няхай жыццё таварыш Гінало, Галадзе і Чарвякову!
Няхай жыццё калгаснікі-сталаўцы БССР! (Апладысменты).

Я ўжо ў гэтым годзе са сваім званым вывеела 80 тон гоффу. Наму калгасу трэба вывеець 500 тон гоффу. Я ўзяла абавязальнасць вывеець 200 тон, і выканаю гэта да 15 лютага.

Мы са сваім званым сабралі з кожнай хаты па 2 цэнтнера памёту і па 1 цэнтнеру курянага памёту і абавязаліся вывеець ад сваіх кароў па 15 вазоў гною на калгаснае поле. Мы ў будучым годзе павінны мець яшчэ большы ўраджай.

Няхай жыццё наш вясні правалды таварыш СТАЛІН. (Бурныя апладысменты).

Прамова ордэнаносца тав. ГАРБУЗА В. П.

(ДЫРЭКТАР СОУГАСА ІМЯ КАЛІНІНА, МЕНСКАГА РАЕНА)

Таварышы! Ад імя ўсяго калгаснага ордэнаносца соугаса імя Калініна дазваляю перадаць прадстаўнікам партыі і ўрада на чале з тт Гінало і Галадзедам палкае большае прывітанне. (Апладысменты).

Таварышы! Калектыў нашага соугаса дачучылі мне перадаць з гэтай трыбуны пажаданне нашаму мудраму, любімому другу народаў таварышу Сталіну шчаслівых тысячу гадоў (Бурныя апладысменты). Усё ўстаюць, крыкі «ўра».

Рабочы калектыў соугаса імя Калініна ў 1929 годзе меў вялікі гонар атрымаць ад нашага ўсёбеларускага старасты тав. Чарвякова ордэн Працоўнага чырвонага сцяга. У гэтым годзе я, будучы на ўсёагульнай нарадзе перадаўшы ўраджайнасці, атрымаў ад саюзнага ўрада вышэйшую ўзнагароду — ордэн Працоўнага чырвонага сцяга.

Таварышы! Пад кіраўніцтвам ЦК КП(б)В на чале з ордэнаносца тав. Гінало, пры штоўнагай дапамозе Менскага гаркома і асабіста т. Рысінна рабочы калектыў соугаса дабіўся вялікіх поспехаў. У сярэднім па ўсёму соугасу мы атрымалі ў 1935 годзе аўса 134 пуды з гектара, ячменю 124 пуды, жытэ 90 пудоў, а на адным участку ў 51 гектары мы атрымалі з гектара ячменю 133 і аўса 154 пуды.

Як мы дабіліся такіх вынікаў. Нам трэба было, перш за ўсё, арганізаваць працу, увесці правільны севабарот, правільнае чаргаванне культур, правільнае прымяненне гною і мінеральных угнаенняў. Гэта было самае асноўнае. З гэтага мы пачалі барачыбу за ўраджай.

У мінулым годзе мы ўзялі зяблява-вельмі рана, глыбока ўвараі, без усяіх агражаў. За якасць працы я вывучылі кожны кавалка зямлі.

Вясной мінулага года, каб поўнашчо скараціць механічную і цягавую сілу, мы прымавалі да трактараў ушырыны — 80 сантыметраў шырыні да вадзін колцаў, 45-сантыметрава да паряжык. Гэта дапамаг нам магчыма скараціць нашу трактарную сіду самую раніш вясной. Мы добра расправаілі глебу, добра барачывалі я і селлі выключна радковай сяўбой.

У мяне ў соугасе выключна самніковыя сямкі. Пуста-

зелья ў соугасе мала. Мы яго знішчаем выключна правільнай апрацоўкай глебы.

Тут таварыш Выхерава таварыш асносна папару. Папары ў нас 4 віду: капношыны, дубны, вікавы і чысты папар. Я лічу, што самы лепшы папар — гэта капношыны. Кажуць, што крававінікі і майскія папары добрыя, а сякую, што верасійскія і кастрычніцкія папары яшчэ лепшыя. Апрач папары трэба абавязкова на віку і сямь любін на зяблявае угнаенне. Гэта дае добры эфект.

Адносна угнаення. У мяне вялікі вопыт работы з торфам. Я прымяняю і сыры і сухі торф. Торф мы кампастуем. У мяне на кожным кавалка зямлі боць дзаныя, — што ўтрымлівае гэта зямля, дае больш вапняку ў торфе і дае менш. Торф і кампастую з гноем: пласт гною і пласт торфу. Гэтыя кучы востаюцца ляжаць да вясны. Ужо зараз трэба заагатаўляць торф на будучы год палезімай і яравой, а вясной, у майчэрныя месяцы, трэба пералапіць торф.

У нас фосфарную мукку не пачкаюць, бо яна дае эфект не пачкаюць. Трэба кампаст пераслаць гэтай муккой і ўжываць яна на будучы год. У першы год эфект будзе не вялікі — прападуць 10, але на будучы год будзе значна большы.

Нам соугасе заклячыў сацыялістычны лагавор са Слудскім раёнам. Думаем узяць у гэтым годзе не менш 200 пудоў ячменю



з гектара, не менш 160 пудоў аўса, 160 пудоў азіяных, 250 цэнтнераў бульбы. Для гэтага ў нас боць усё ўмоў: глеба падрыхтавана, трактары боць і ўсё будзе забяспечана.

Тут выступалі нашы навуковыя работнікі — таварыш Дарожкін і іншыя. Я вельмі паважаю нашу

навуку, але я хачу выказаць тут пажаданне, каб астанаўскі рух хутчэй развіўся і ў навуку (Апладысменты). Паглядзім ішыны раз у навуковыя дапаможнікі і наткаем на такіх пятаўні, што не ведаем, як іх і вырашыць. Быў у мяне такі выпадак. Я ўносіў угнаенні, а атрымалася чапуха. Напалоў аб гэтым у Акадэмію наву, прасіў растлумачыць, а адказаў і да гэтага часу не атрымаў.

Возьмем некаторыя дапаможнікі, напрыклад кнігу Сокалава — кніга вялікая, вагой фунтаў 10 будзе. А вось аб спарыстанні азота, калія і так далей у ёй нічога не анойдзеш. У ёй няма арыентацыі хопі-бы на 30 цэнтнераў зерных з гектара. Хай мне скажа хто-небудзь, у якім падручніку і на якой старонцы боць арыентацыя на 30 цэнтнераў аўса з гектара. Вось чаму я прапу нашых навуковых работнікаў звязана са станаўнаўмі сельскай гаспадаркі, якія дапамогуць ім скараціць новыя падручнікі, ці перагледзець старыя, змяніць іх некаторыя моманты, змяніць арыентацыю з 16 цэнтнераў зерных на 30 цэнтнераў і больш.

Вось Марыя Дземчэнка перагледзе ўжо з навуковымі работнікамі такіх падручнікаў.

Гэтым я хачу сказаць, што наша навука павінна палічыцца блізкай да практыкі.

Я паставіў задатаў атрымаць у гэтым годзе з 5 гектараў па 250 пудоў аўса і з 10 гектараў па 250 пудоў аўса. І я прапу нашых навуковых работнікаў, каб яны мне ў гэтай справе канкрэтна дапамаглі. Асабіста я прасіў бы таварыша Афанасьева Явана Нікіціча, каб ён прыхаў да нас, паглядзеў, параў-бы, якім парадком лепш аправаваць нашу глебу. Я прасіў бы таксама Грыгоровіча Іванавіча Пятрасеню, каб ён дапамог нам сваімі ўказаннямі ў асноснае прымяненне угнаенняў.

Таварышы! Я хачу сказаць, што астанаўскі рух, дачучы калектыўнаму мы маем і ў нас, у БССР, рад ордэнаносцаў, — што гэты астанаўскі рух у нас разгорнуўся з такою сілай, што заданне партыі і ўрада ў адноснае ўраджайнасці Савенскіх Беларусаў выканае не за 4 гады, а ў асноўным у 1936 годзе. (Апладысменты).

Няхай жыццё наш мудры, любімы правалды ўсяго саюта, наш родны іосіф Вісарыявіч Сталін! (Бурныя апладысменты).

Няхай жыццё наша вядіная непермаможная Чырвоная армія і не маршал таварыш Варахшылаў! (Бурныя апладысменты).

Выступленне тав. КАСЦЮЧЭНКА М. П.

(ТРАКТАРЫСТ СЕМЕНАУСНАЯ МТС, ЧЭРНЫГАУСКАЯ ВОБЛАСЦІ)

Таварышы, дазваляю мне ад імя трактарыстаў Чэрнігаўскай вобласці перадаць палкае прывітанне ўсебеларускай нарадзе перадаўшы ўраджайнасці, трактарыстаў і машыністаў малатарнаў. (Апладысменты).

Таварышы, мы, ордэнаносцы Чэрнігаўскай, Кіеўскай абласцей і Беларускай ССР, будучы ў Маскве, заклікалі паміж сабою да гавор сацыялістычнага саборніцтва на павышэнню ўраджайнасці зерных і на больш высокую прадукцыйнасць трактараў Трактарыст-ордэнаносцы Чэрнігаўскай вобласці ўзялі на себе абавязальнасць даць выпрацоўку на свой трактар у 1936 годзе не менш 1.500 гектараў. (Апладысменты). Наму прыкладу следуюць не толькі асобныя трактарысты, але і цэлыя трактарныя брыгады, якія бярэць на себе абавязальнасць даць 1.500 гектараў.

Таварышы, ці можна даць выпрацоўку на адзін трактар 1.500 гектараў? Так, можна. Вось я хачу паказаць сваім вопытам, як мой трактар даў у 1935 годзе 1.200 гектараў (бурныя апладысменты) і як я за сваю змену выправаваў да 750 гектараў (апладысменты), за што атрымала вышэйшую ўзнагароду — ордэн Леніна. (Апладысменты). Я працую трактарыстаў трэй год. Да гэтага я прававала два гады кухаркай у трактарнай брыгадзе. Я вывучыла сваю любімую машыну, даглядала яе, каб мой трактар бесперабойна прававаў па сацыялістычных палях і не меў патрэбы ў капітальным рамонтзе і сапраўды, гэтага я дабілася. Не толькі дапамагала высокую прадукцыйнасць, але ўжо два гады працую на сваёй машыне без капітальнага рамонтна. Мая машына стаіць гатовая, хопі апава на поле вялікай Рамоні ўсяго трактарнага парку Семёнаўскай МТС зааказан на паўтара месяца раней тэрміну.

Зараз хачу расказаць, як я выконваю абавязальнасць, прынятыя ў Маскве па лагавору з беларускімі ордэнаносцамі. Зараз я вучуся, каб павысіць сваю тэхнічную грамадзянства. Сваё абавязальнасць — навучыць з чалавек — трактарыстаў так прававаць, як прававала я ў 1935 годзе, я выконваю. Усе гэтыя 8 чалавек зараа аймакшчы.

Землі Чэрнігаўскай вобласці, асабіста Семёнаўскага раёна — варагана сусела, нічым не адрозніваюцца ад зямлі Беларусаў. Мы павінны так прававаць на трактары, каб дапамагчы нашым калгасам і соугасам хутчэй выгнаць лоуун таварыша Сталіна — даць краіне 7—8 мільярдў пудоў хлеба. (Апладысменты).

Таварышы, мы, ордэнаносцы Чэрнігаўскай вобласці, вельмі рады, што сустраці тут, на нарадзе перадаўшы ўраджайнасці, старшынё Беларускага і ўсёагульнага ЦВК тав. Чарвякова, які ўручаў нам у Маскве ордэны. (Апладысменты, крыкі «ўра»).

З усіх капноў залы пасаджэння гучына ілюсуца лоууні:

— Няхай жыццё Саюз Савенскіх Сацыялістычных Рэспублік! (Бурныя апладысменты, крыкі «ўра»).

Няхай жыццё таварыш Сталін! (Крыкі «ўра», бурныя апладысменты, усё ўстаюць).

Насцючэнка: Дык вось, таварышы, я думаю, што трактарысты Беларусаў не адстануць ад нас, ордэнаносцаў-трактарыстаў Чэрнігаўскай вобласці.

Няхай жыццё вясні Сталін! (Апладысменты).

Прамова тав. ПУГАЧОВА П. Я.

(СТАРШЫНЯ КАЛГАСА «РАССВЕТ», МАЙСНАГА СЕЛЬСОВЕТА, ЖЛОБІНСКАГА РАЕНА)

Па даручэнню дэлегацыі Жлобінскага раёна ад імя ўсіх калгаснікаў Жлобіншчыны дазваляю перадаць нарэдзе майстроў ураджайнасці і кіраўнікам ордэнаносцаў БССР гаратае прывітанне. (Апладысменты). А таксама дазваляю перадаць наша калгаснае палкае прывітанне лоніскаму Цэнтральнаму Камітэту ўсёагульнай Камуністычнай партыі (большаўскай) праваўшы пра-



ва актыва абуваюцца ў гэтым гуртку.

Галадзе! Як паводзіць гурток? — Наведванне вельмі добрае — 100 працэнтаў.

Бені: Хата-лабараторыя боць? Пугачоў: Таксама боць. Там праводзіцца правэрка насення на ўжоасць не толькі па сваёму калгасу, але і па ўсёму сельскаму савету. Там займаюцца аграном, які дае парадкі калгаснікам, як лепш узяць ураджайнасць калгасных палёў, і т. д.

Трэба, што ў нас будзе павышаць ураджайнасць, — гэта прымяненне астанаўскай метадаў работы ў калгаснай вытворчасці.

21 чысла мы правалі станаўскі дзень па вызванні гною і гоффу. І ў гэты дзень кожны калгаснік выправаваў па 230—250 проц. нормы.

Галадзе: Колькі прападеняў вы прававалі калгаснікі ў гэты дзень?

Пугачоў: Па тры-тры па паловай прападеняў пры норме 1,25 прападеняў.

У 1936 годзе мы бярэм на себе абавязальнасць даць на зерных: жытэ ў сярэднім 16 цэнтнераў з гектара, а на асобных участках — 25, пшаніцы 17 цэнтнераў, ячменю 18 цэнтнераў, аўса 16 цэнтнераў, бульбы — 25 проц. да ўсёй плошчы насеву бульбы — 250 цэнтнераў, а з астанай плошчы па 175 цэнтнераў з гектара, вольнаўскага — 4,5 цэнт., пшанікі — 5,5 цэнтнера.

Таварышы! Расказаўшы аб абавязальнасці на ўважліва ўраджайнасці ў сваім калгасе, кожны не расказваў аб работе грамадскіх арганізацый. У нас працуюць такія арганізацыі, як МОПР, Асабішны і ішч, якія ўмацоўваюць абароназдольнасць нашай краіны.

Падрыхтоўны кадры мы асабіста асабіста ўзялі ад нашага калгаса боць ямаля работнікаў, якіх прапуюць на грамадскай асвешчальнай і гаспадарчай рабоце: аляні — дырэктар Шклоўскай МТС, два — дырэктары соугасаў, тры старшын калгасаў, тры старшын сельсаветаў, чатыры асабішны сельскай самгоспалка, боць тэхнікі, настаўнікі і ішч. А ўсё а нашага калгаса прапуюць на саветнай і гаспадарчай рабоце 128 чалавек. (Апладысменты).

Таварышы! Маючы ў кіраўніцтва сацыялістычнага будаўніцтва нашу вялікую камуністычную партыю на чале з вялікім правалды таварышам Сталінам, мы безумоўна дабімся грандыёзных большаўскай поспехаў.

Няхай жыццё наш мудры і любімы вясні настаўнік, правалды працоўных усяго саюта, наш родны іосіф Вісарыявіч Сталін! (Апладысменты).

Таварышы! Давольне перадаць ад імя калгаснікаў і калгасніц нашага раёна гаратае прывітанне нашаму драгому настаўніку і правалды нароцаў таварышу Сталіну. (Бурныя апладысменты).

Я тры гады прававаў брыгадзірам калгаса «Савіч», Брагінскага раёна. Я дабіўся ўраджая ачменю 126 пудоў з гектара, аўса — 104 пуды, жытэ — 136 пудоў і бульбы — 900 пудоў, — гэта па майёй брыгадзе ў 1935 годзе.

Я хачу даць такога ўраджая? Вясной пасяя ўсёагульнага з'яла калгаснікаў-уларнікаў мы глыбока вывучылі сталінскі статут. Сталінскі статут з'яўляецца першым майм памочнікам у справе барачыбы за высокай ўраджай.

Я не толькі сам вывучаў агра-тэхніку, але і арганізаваў калгаснікаў, каб і яны вывучылі. Мы з мужчынамі ў брыгадзе вывучылі, як паглыбляць і залезваць на насенне і як яго сямь. Жылічыны ў мяне вывучылі, як саджаць бульбу і як вёсці прапуюку.

Немалую ролю ў нашых поспехах адгравала насенная гасета. Калгаснікі паміж сабою саборнічалі. Гасета гэта своеасава асвешчальна, паказвала перадаўшы і адстаючых. Сямь мы пачалі 10 красавіка і скончылі 20. Асобныя участкі прапавалі на 2—3 разы. Я ўлічыў, што для гэтага ў зямлі не хапае фосфару і выкармстаў торф, повал, які маюць многа фосфару.

У гэтым годзе чыне выбралі старшын калгаса «Чырвоныя палыткі». Дабіўшыся ў брыгадзе такога ўраджая, я рахуў вопыт пераносіць на ўвесь калгас і абавязкова аправаваць такі ўраджай. Мы па агучных сходах прапавалі ўсе рашэнні партыі і ўрада па пільганню ўзяцця ўраджайнасці, прамаву таварыша Сталіна на нарадзе камбайнераў камбайнераў, таксама рашэнні СНК СССР і ЦВК КП(б) аб уздыме сельскай гаспадаркі ў ачэрназаваных абласцях. Мы ўзялі на «ябе канкрэтнае абавязальнасць дабіцца ў 1936 годзе ўраджая зерных на пільжэй 22 цэнтнераў з гектара, бульбы — 200 цэнтнераў і тэхнічных культур — 4 цэнт. (Апладысменты).

Пас тут сядзіць 800 чалавек лепшых перадаўшы ўраджайнасці, а кожны-б дома астаюцца такіх людзей з высокім ўраджаем! Калі мы ўсе разам па-сталінску воз-

га актыва абуваюцца ў гэтым гуртку.

Галадзе! Як паводзіць гурток? — Наведванне вельмі добрае — 100 працэнтаў.

Бені: Хата-лабараторыя боць? Пугачоў: Таксама боць. Там праводзіцца правэрка насення на ўжоасць не толькі па сваёму калгасу, але і па ўсёму сельскаму савету. Там займаюцца аграном, які дае парадкі калгаснікам, як лепш узяць ураджайнасць калгасных палёў, і т. д.

Трэба, што ў нас будзе павышаць ураджайнасць, — гэта прымяненне астанаўскай метадаў работы ў калгаснай вытворчасці.

21 чысла мы правалі станаўскі дзень па вызванні гною і гоффу. І ў гэты дзень кожны калгаснік выправаваў па 230—250 проц. нормы.

Галадзе: Колькі прападеняў вы прававалі калгаснікі ў гэты дзень?

Пугачоў: Па тры-тры па паловай прападеняў пры норме 1,25 прападеняў.

У 1936 годзе мы бярэм на себе абавязальнасць даць на

